

Maryia Martysevich

National Academy of Sciences of Belarus, Minsk (Belarus)  
e-mail: maryjka.m@gmail.com  
<https://orcid.org/0009-0006-0846-1743>

## Жанравы кантынуум ананімнай бурлескна-травестыйнай паэмы ў беларускай літаратуры XIX–XXI стагоддзяў: асаблівасці ўзнікнення і развіцця

*The Genre Continuum of the Anonymous Burlesque-travesty Poem in Belarusian Literature of the 19th–21st Centuries: Features of its Origin and Development*

*Kontynuum gatunkowe anonimowego poematu burleskowo-parodyjnego w literaturze białoruskiej XIX–XXI wieku: cechy powstania i rozwoju*

### Abstract

The article is devoted to the study of the genre continuum of a burlesque-travesty poem (BTP) in the Belarusian poetry of the 19<sup>th</sup> – early 21<sup>st</sup> centuries. The main goal of the study is to determine the role of BTP in the process of shaping modern Belarusian literature, based on the hypothesis that the role of BTP in this process was fundamental: if the works of the 19<sup>th</sup> century actually formed the foundation of the Belarusian literary process, then later texts contributed to its reformatting in the context of the new literary situation of the late 20<sup>th</sup> and early 21<sup>st</sup> centuries. The study is based on a comparative-typological analysis of five texts from different times, which the author of the article attributes to the BTP genre: *Èneida navyvarat* (*Aeneid Inside Out*), *Taras na Parnase* (*Taras on Parnassus*), *Skaz pra Lysuú Garu* (*The Tale of the Bald Mountain*), *Luka Mudziščai – Prezident* (*Luka Mudishchev the President*) and *Zianon-Hop*. The relevance of the research lies in the fact that the epic works mentioned above are considered comprehensively as elements of one genre system; the article introduces the definition of „genre continuum” – a sum of texts that are similar in form and content, united by a plot, which are often a free translation of a work of a neighbouring culture or an imitation of earlier works of national culture. Based on this analysis, the main features of BTP genre within national culture are identified, namely anonymity, virality, variability, grotesqueness, political involvement, ambivalence and meta-irony. In addition, a special table shows the dynamics of „high / old” and „low / new” codes of five texts, on this basis conclusions

are drawn about the evolution of the picture of the world of intellectual elites of Belarus in the last two centuries. Under the influence of the cultural-historical method, it is noted that, despite the existence of this or that text in the worldview system of its time, BTP remained inert to literary influences, being on the one hand a product of the socio-cultural situation, and on the other – an invariant of a hermetic genre continuum.

**Keywords:** burlesque-travesty poem, genre continuum, anonymous poetry, parody, grotesque

### **Abstrakt**

Artykuł został poświęcony analizie tradycji gatunkowej poematu o charakterze burleski i travestacji (BTP) w poezji białoruskiej w okresie od XIX do początku XXI wieku. Głównym celem badania było określenie roli tego poematu w procesie kształtowania się współczesnej literatury białoruskiej. Znaczenie analizowanej formy gatunkowej było tu fundamentalne: o ile dzieła XIX-wieczne stanowiły zaledwie podwaliny białoruskiego procesu literackiego, o tyle teksty późniejsze dowodzą jego ewolucji w nowej sytuacji literackiej końca XX–początku XXI wieku. Materiałem źródłowym jest pięć datowanych na różne okresy tekstów: *Èneida navyvarat* (*Eneida nawspak*), *Taras na Parnase* (*Taras na Parnasie*), *Skaz pra Lysuû Garu* (*Opowieść o Łysej Górze*), *Luka Mudziščaŭ – Prezydent* (*Luka Mudiszczew Prezydentem*) oraz *Zianon-Hop*. Badane utwory są analizowane wieloaspektowo jako elementy jednego systemu gatunkowego; w artykule wprowadzono definicję *kontinuum gatunkowego* – zbioru tekstów o podobnej formie i treści, połączonych fabułą, będących często swobodnym tłumaczeniem dzieła sąsiadniej kultury lub imitacją wcześniejszego dzieła kultury ojczystej. Na podstawie analizy zidentyfikowano główne cechy analizowanego gatunku w ramach kultury narodowej (takie jak anonimowość, wirusowość, zmienność, groteskowość, zaangażowanie polityczne, ambiwalencja i metaironia), przedstawiono dynamikę „wysokiego/starego” i „niskiego/nowego” kodu pięciu tekstów (na podstawie której wyciągane są wnioski na temat ewolucji obrazu świata elit intelektualnych Białorusi w ostatnich dwóch stuleciach). Badanie dowiodło, że pomimo istnienia każdego tekstu w ówczesnym systemie światopoglądowym, poemat o cechach burleski i travestacji pozostawał obojętny na wpływy literackie, będąc z jednej strony wytworem sytuacji społeczno-kulturowej, a z drugiej inwariantem hermetycznego kontynuum gatunkowego.

**Slowa kluczowe:** wiersz burleskowo-trawestacyjny, kontynuum gatunkowe, poezja anonimowa, parodia, groteska

### **Анатазыя**

Артыкул прысвечаны даследаванню жанравага кантынуума бурлескна-травестыйнай паэмы (БТП) у беларускай паэзіі XIX – пачатку XXI стст. Асноўная мэта даследавання – вызначэнне ролі БТП ў працэсе фармавання беларускай літаратуры Новага часу, з апорай на гіпотэзу, што роля БТП у гэтым працэсе была фундаментальнай: калі творы XIX ст. фактычна склалі падмурак беларускамоўнага літпрацэсу, то пазнейшыя тексты спрычыніліся да яго перафарматавання ў кантэксьце Новай літаратурнай сітуацыі канца XX – пачатку XXI ст. Даследаванне грунтуецца на параўнальна-тыпалагічным аналізе пяці

тэкстаў рознага часу, якія аўтарка артыкуула адносіць да жанру БТП: *Энеіда на выварат, Тарас на Парнасе, Сказ пра Лысую Гару, Лука Мудзішкаў – прэзідэнт і Зянон-Хоп*. Актуальнасць даследавання палягае на tym, што згаданыя эпічныя творы разглядаюцца комплексна, як элементы адной жанравай сістэмы; у артыкуле ўводзіцца азначэнне „жанравага кантынууму” – сумы блізкіх па форме і змесце тэкстаў, аб'яднаных сюжэтам, якія часта з'яўляюцца вольным перакладам твора суседнай культуры ці перайманнем ранейшага твора айчыннай культуры. На падставе гэтага аналізу вызначаюцца асноўныя рысы жанру БТП у рамках нацыянальнай культуры, а менавіта аナンімнасць, віруsnасць, варыятыўнасць, гратэскавасць, палітычная ангажаванасць, амбівалентнасць і метаіранічнасць. Апроч таго, у спецыяльнай табліцы адлюстраваная дынаміка „высокага / старога” і „нізкага / новага” кодаў пяці тэкстаў, на падставе якой робяцца высновы пра эвалюцыю карціны свету інтэлектуальных элітай Беларусі ў апошнія два стагоддзі. Пад уплывам культурна-гістарычнага методу адзначаецца, што, нягледзячы на бытаванне кожнага тэксту ў светапогляднай сістэме свайго часу, БТП заставаліся інертнымі да літаратурных уплываў, будучы з аднаго боку – прадуктам сацыякультурнай сітуацыі, а з іншага – інварыянтам герметычнага жанравага кантынууму.

**Ключавыя слова:** бурлескна-травестыйная паэма, жанравы кантынуум, аナンімная паэзія, пародыя, гратэск

## Уводзіны

Бурлескна-травестыйная паэма (БТП) – знакавы жанр для беларускай літаратуры на яе мадэрнім этапе (ад пачатку XIX ст. да нашых дзён). Сёння традыцыя жанру БТП у новай і найноўшай беларускай літаратуры налічвае шэраг арыгінальных тэкстаў, кожны з якіх мае шлейф пароды, працягай, перайманняй. У рамках дадзенай працы былі паставленыя мэты на прыкладзе пяці тэкстаў, якія ўтвараюць бурлескна-травестыйны жанравы кантынуум беларускай літаратуры Новага часу: 1) прасачыць паўстаннне і развіццё жанру БТП у беларускай літаратуры ад пачатку XIX ст. да пачатку XXI ст. у сучасенні з працэсам узнікнення і развіцця самой нацыянальнай літаратуры: ад рамантызму і пазітывізму – праз рэалізм і сацрэалізм – да мадэрнізму і постмадэрнізму і 2) вызначыць жанравыя асаблівасці беларускага варыянту БТП на сучасным этапе. Дзеля гэтага былі паставленыя задачы: 1) прааналізаваць генезіс, структуру і бытаванне кожнага з пяці твораў у кантэксце ёўрапейскага жанравага кантынуума БТП па стандартнай схеме, у tym ліку вызначыўшы ў структуры кожнага тэксту „стары = высокі” код (тое, што высмейваецца аўтарам той ці іншай паэмы) і „новы = нізкі” код (тое, з дапамогай чаго высмейваецца „старое = высокое”, і што такім чынам аўтар паэмы робіць суб'ектам літаратуры), і акрэсліўшы дамінантна-рэцэсіўныя дачыненні паміж гэтымі кодамі для кожнага тэксту; 2) сістэматызаваць сабраны матэрыял у выглядзе табліцы; 3) вызначыць на яго падставе асноўныя рысы бурлескна-травестыйнай паэтыкі ў мадэрнай

беларускай літаратуры, а таксама ролю жанра БТП ў развіці беларускай літаратуры Новага часу.

## 1. Жанравы кантynuum БТП: спроба дэфініцыі

БТП разглядаецца ў айчынным вершазнаўстве як падвід жанру паэмы: так у адным са сваіх тэрміналагічных тэзаў русаў яе класіфікуе Вячаслаў Рагойша, які адзначае, што гэтым паджанрам „распачыналася новая беларуская літаратура”, прыводзячы як прыклад БТП творы *Энеіда навыварат* і *Тарас на Парнасе* (Ragojša, 2004, s. 348). Як сінанімічны для БТП В. Рагойша выкарыстоўвае тэрмін бурлеска, вылучаючы два яе падвіды: травестыю, калі „пра высокое, узвышанае гаворыцца наўмысна будзённа, падчас нават груба, вульгарна” і іраікамедыю, калі „самыя будзённыя з’явы, рэчи апісваюцца высокім стылем, з патэтыкай, пафасам” (Ragojša, 2009, s. 31).

Ва ўсходнеславянскай літаратуры жанры бурлескі і травестыі сталі пашырацца з сярэдзіны XVIII ст., перавандраваўшы ў наш арэал разам з класіцыстычным канонам. У 1791–1796 гг. Мікалай Осіпаў надрукаваў 4 песні *Энеіды, вывороченной наизнанку*, якія, найверагодней, ёсць вольным перакладам *Virgils Aeneis travestirt* аўстрыйца Алаіза Блюмаўера (1780-я).

Абапіраючыся на ёўрапейскую традыцыю травестацыі Вергілія, стварае сваю *Энеіду* (1798) Іван Катлярэўскі. Паэма, паводле розных даследчыкаў, стала лёсавызначальнай для фармавання ўкраінскай нацыі як твор, які пачаў новую украінскую літаратуру (Pavličko, 2002, s. 626; Anderson, 2006, p. 74).

Да ёўрапейской традыцыі травестацыі Вергілія належыць і беларускі твор *Энеіда навыварат*, які, у сваю чаргу, пачаў самастойную традыцыю ў кантэксле мадэрнай беларускай літаратуры, утварыўшы ў яе каноне своеасаблівы жанравы кантynuum БТП, які мы вызначаем як суму блізкіх па форме і змесце тэкстаў, аб'яднаных сюжэтам, якія часта з'яўляюцца вольным перакладам твора суседнай культуры ці перайманнем ранейшага твора ўласнай культуры. Паспрабуем апісаць гэты кантynuum на аснове пяці ключавых тэкстаў, якія паўсталі ў XIX, XX і XXI стст.

## 2. Ананімныя БТП у беларускай літаратуры XIX–XXI стст.

### 2.1. Энеіда навыварат

БТП *Энеіда навыварат* была створаная, як мяркуецца, паміж 1812 і 1837 гг. Сацыяльна-палітычныя рэаліі, згаданыя ў паэме, дазволілі даследчыку беларускай літаратуры Генадзю Кісялёву звузіць часавы адцінак напісання

паэмы да 1820-х гг. (Kisälëy, 1993, s. 353). Дзякуючы аргументам Г. Кісялёва сёння прынята лічыць, што найбольш верагодны аўтар паэмы – смаленскі памешчык Вінцэнт Равінскі, хоць гэтая версія дагэтуль аспрэчваецца<sup>1</sup>.

Паэма захавалася не цалкам. Найбольш поўны знайдзены рукапіс налічвае 303 радкі (Haüstovič, 2004). Сюжэт паэмы паўтарае сюжэт I песні *Энеіды* Вергілія і, адпаведна, I песні *Энеіды* М. Осіпава і I. Катлярэўскага: Эней са спадарожнікамі пакідае Трою, але праз козні Юноны трапляе да царыцы Дыдоны ў Карфаген:

Цяпер завернець к Карпагені  
(ў Дыдоны, відзіш, талака),  
Папрэ уволю ён смажэні,  
Ад'есца з добрага быка,  
Папарыцца ён там у бані,  
Падпусціць хвігля самай пані,  
Закруціць моцна галаву –  
На любжу прывядзе ўдаву (Aleksandrovič, 1971, s.11).

Беларускі варыянт травеставанай *Энеіды* сведчыць пра дэмакратычныя погляды яе аўтара, бо адлюстроўвае мары тагачаснага прагрэсіўнага двараніна пра рэформу расійскай манархічнай сістэмы: Эней мусіць „даперці да Рыму” і заснаваць дзяржаву, дзе „паны не будуць багаты”. Паэма цыркулявала пераважна ў вуснай форме, пакуль у 1845 г. не адбылася першая публікацыя ў газеце „Смоленскій вестнік”, таму, на нашу думку, можа разглядацца ў адным кантэксле з беларускамоўнай сацыяльнай паэзіяй XIX ст.

Асобна трэба адзначыць, што поруч з дэталямі побыту заможнага беларускага селяніна ў якасці „нізкага” коду у беларускай *Энеідзе*, як і ва ўкраінскім варыянце выступае выкарыстанне беларускай мовы (яе віцебска-смаленскага варыянту).

## 2.2. *Tapas na Парнасе*

У 1855 г. была створаная паэма *Tapas na Парнасе*, якая займела міжсаслоўную папулярнасць на беларускіх землях Расійскай імперыі: яе чыталі, цытавалі

<sup>1</sup> Прааналізавуішы строфіку ананімнай паэмы, Мікола Хаўстовіч прыходзіць да высновы, што паэма напісаная значна раней за 1820-я гг., „напрыканцы XVIII — напачатку XIX стст. як непасрэдны водгук на з’яўленне *Энеід* М. Восіпава і I. Катлярэўскага [...] у час шырокага выкарыстання ў расійскім вершаванні адычнай страфы” (Haüstovič, 2004, s. 48). Паводле М. Хаўстовіча, паэма дайшла да нашага часу ў „сапсаваным” выглядзе і першапачаткова была напісаная ўласцівай жанру БТП адычнай страфой (дэцымай ababccdeed). У працэсе перапісання, вуснага бытавання і пэўнай фалькларызацыі ператварылася ў катрэны, напісаныя 4Я.

і перапісвалі і шляхта, і мяшчане, і сяляне. Першая публікацыя паэмы адбылася ў 1889 г. у Віцебску. Доўгі час у айчыннай тэксталогіі твор разглядаўся як ананімны, але на сёння яго аўтарам афіцыйна лічыцца Канстанцін Вераніцын. Як мяркуеца, К. Вераніцын стварыў паэму ў 20-гадовым узросце, калі паміж вучобай у Санкт-Пецярбургу і Горы-Горыцкай акадэміі жыў у родным Гарадку.

Паводле сюжэта паэмы палясоўшчык Тарас падчас абходу лесу сустракаецца з мядзведзем і падае ў яму, пасля чаго трапляе ў іншасвет – да гары Парнас. Ён назірае, як на гару да вечнай славы ўздымаюцца расійскія літаратары папярэдняй эпохі: Пушкін, Гогаль, Жукоўскі і Лермантаў, у той час як „рэакцыйным” пісьменнікам Булгарыну і Грэчу ў пад’ёме на Парнас адмоўлена. Тарас таксама ўздымаецца на гару, дзе багі жывуць жыццём па старальнай беларускай вёскі. Герой удзельнічае ў бяседзе і танцах. У выніку, ягонае падарожжа на Парнас аказваецца сном (Aleksandrovič, 1971, s. 17–25).

Паэма мае фармальную сувязь з *Энеідай навываром*, яна напісаная катрэнамі abab, чатырохстопным ямбам, што на той час успрымалася як канон жанру БТП, мае прямую цытату з *Энеіды*.... Міфічная гара Алімп, на якой жывуць багі, трансфармуецца ў Парнас, што адлюстроўвае адну з гарачых тэм інтэлектуальных асяродкаў Расійскай імперыі сярэдзіны XIX ст. Расійская літаратура перажывала фармаванне канону, у крытыцы актыўна абмяркоўвалася, хто мае, а хто не мае права застацца „ў вечнасці”. Для нашага кантэксту важна, што на Парнас у сне Тараса падымаюцца не толькі новыя класікі расійскай літаратуры, але і беларускі селянін:

Праміж людзей і я штурхаўся  
І ціснуўся, што ёсьць пары;  
Вось чуць-не-чуць такі прабраўся  
І лезу проста да гары (Aleksandrovič, 1971, s. 20).

Валянціна Сакалова ў якасці адной з магчымых першакрыніц паэмы называе фельетон з расійскага афіцыёзнага выдання „Невскій зритэль” *Відение на Парнасе* (1820-я гг.), у якім багі выкідаюць з Парнаса „маларасійскіх пісьменнікаў” (Sokolova, 2011, s. 328). Аўтар *Тараса на Парнасе*, такім чынам, пярэчыць тагачаснай грамадскай думцы, паказваючы, што беларускі ці ўкраінскі селянін таксама можа быць літаратурным героям, суб'ектам, а не аб'ектам літаратуры – няхай пакуль як герой бурлескнага твору.

### *2.3. Сказ пра Лысую Гару*

Жанр паэтычнай трагедыі актуалізаваўся ў XX ст. у ананімнай самвыдаў-паэме *Сказ пра Лысую Гару* (1971–1975), першыя машынапісныя копіі якой былі падпісаныя псеўданімам Францішак Вядзьмак-Лысагорскі. Паэма цыркулявала ў машынапісных аркушах у 1970-я і 1980-я гг. Яе сюжэт – чарговая гульня

з топасам Парнаса, у якасці якога ў паэме выступае Лысая Гара – адсылка да рэальний мясцовасці пад Мінскам, дзе ў канцы 1960-х гг. поруч з іншымі савецкімі служачымі атрымалі ўчасткі пад дачы савецкія пісьменнікі, рэдактары, выдаўцы і іншыя літаратары – сябры Саюза пісьменнікаў БССР. Паэма мае ў сабе рысы фельетону, літаратурнага анекдоту, шаржу і іншых праяў „дазволенай” савецкай сатыры. Аднак мы вызначаем жанр БТП як асноўны для гэтага тэксту, а гратэск – яе даміноўным пафасам. Так, вытрымліваючы дваіста-антаганічны канон бурлеску, дзеля сутыкнення „высокага” і „нізкага” кодаў, аўтар іранічна апісвае побыт пісьменнікаў (умоўных жыхароў Парнаса), якія замест таго, каб ствараць узнёслыя літаратурныя творы, як таго вымагалі каноны афіцыйнай савецкай літаратуры, займаюцца прыземленымі, мяшчанскімі рэчамі: будуюць дамы, садзяць агароды. Асаблівай увагі як ілюстрацыя „зніжальнага коду” заслугоўвае раздзел *Проблема*, дзе падрабязна апісваецца, якім чынам літаратары здабываюць угнаенне для градак:

– Абы дзярмо! – аднойчы ўвечар  
Сказаў Няхай і тут жа скіс.  
Але паэту запярэчыў  
Празаік Сачанка Барыс.  
– Ну, не кажыце: гной няроўны.  
Найлепшы той, што зробіш сам.  
Бо ён жа твой, уласны, кроўны,  
Як твор, які ты напісаў (Vâdz'mak Lysagorski, 1988, s. 20).

Фармальна „*Сказ...*” паўтарае „*Энеіду...*” і *Тараса на Парнасе* (Я4, катрэны abab).

Першая публікацыя паэмы адбылася ў 1988 г. у бібліятэчны часопіс „Вожык” у няпоўным варыянце – тады, калі твор быў ужо добра вядомым, любімым і часта цытаваным як у асяродках беларускай гуманітарыстыкі так і „простым чытачом”. У 2003 г. народны пісьменнік Беларусі Ніл Гілевіч афіцыйна абвясціў пра сваё аўтарства, апублікаваўшы новую рэдакцыю паэмы асобным выданнем пад сваім іменем (Gilevič, 2003). Нягледзячы на гэта, пытанне аўтарства *Сказу пра Лысую Гару* на нашу думку, яшчэ патрабуе ўдакладнення, паколькі актыўны ўдзел у стварэнні паэмы прымаў Мікола Аўрамчык (Gilevič, 2007).

#### *2.4. Лука Мудзішкаў – прэзідэнт*

*Сказ пра Лысую Гару*, будучы самым папулярным, „вірусным” творам непадцэнзурнай беларускай літаратуры савецкага перыяду (Astroŭskaâ, 2022, s. 166), у свою чаргу спарадзіў шмат пародый, перайманняў, працягай і г. д., спрычыніўшыся да традыцыі ананімнай паэзіі сярэдзіны 1990-х. У tym ліку – да з'яўлення ананімнай сатырычнай паэмы *Лука Мудзішкаў – прэзідэнт*,

падпісанай псеўданімам „Вядзьмак Лысагорскі”. Гэты тэкст меў выразную інтэртэктуюшую сувязь з усходнеславянскай бурлескнай традыцыяй і гэтак жа быў успрынты чытачамі. Лука Мудзішкаў – травестыйны персанаж расійскай ананімнай „срамной” паэмы XIX ст., якая належыць да „псеўдабаркавіян” рускай літаратуры XIX ст. (гэты твор прыпісваюць Івану Баркову) (Barkov, 1969). Па сугуччы з прозвішчам палітыка беларускі Лука выступае травеставаным вобразам презідэнта, абронага на першых дэмакратычных выбарах незалежнай Беларусі ў 1994 г. Асноўная проблема, якую закранае паэма, – моўнае пытанне: аўтар асуджае стаўленне нядаўна абронага презідэнта да беларускай мовы.

Першая палова паэмы (27 строф) была надрукаваная ў газете „Свабода” (Vâdz'mak Lysagorski, 1994) накладам у 90 тыс. Нумар 1 газеты „Свабода” за 1995 г., дзе надрукавалі 27 строф з другой часткі, не з'явіўся ў шапіках „Белсаюздрук” праз забарону Адміністрацыі презідэнта, а таксама не дайшоў да чытача праз афіцыйныя каналы падпіскі (*Cāti Lukašēnka baicca svabodnaj prësy*, 1995). Нумары з паэмай цыркулявалі па неафіцыйных каналах і пазней – у ксеракопіях. Імя аўтара дагэтуль невядомае – верагодна, таму, што і сёння ягоны твор можа быць расцэненым паводле арт. 367 дзейнага КК РБ як паклён на презідэнта Рэспублікі Беларусь або паводле арт. 368 як абраца презідэнта (*Ugolovnyj kodeks Respubliki Belarus'*, 1999).

Паэму *Лука Мудзішкаў...*, напісаную ў канвенцыі літаратуры беларускага адраджэння 1990-х гг., паводле пафасу належыць адносіць хутчэй да сатыры: гэта вершаваны памфлет. З беларускай традыцыяй БТП яе аднак звязвае не толькі псеўданім ананімнага аўтара і прамыя адсылкі ў тэксце да *Сказа пра Лысую гару*, але і форма (Я4, катрэн авав) – зрэшты, у гэтай жа канвенцыі напісаная арыгінальная расійская паэма *Лука Мудзищев*, безумоўна, вядомая беларускаму чытачу ў 1980-х – 1990-х гг. Увагі заслугоўвае адзін з працягай беларускай версіі *Лука Мудзішчава...*, таксама ананімны – *Адказ Лука Мудзішчава Ведзьмаку Лысагорскому*, дзяякоўчы якому ў канцэце жанравага кантынууму БТП з'яўляецца трасянка – креольская мова жыхароў Беларусі:

I хваціт вам крычаць пра мову!  
Ва мне вапрос так не стаіт.  
Тот, хто січас доіт карову,  
Пусьць хоць іўрытам гаваріт  
(*Luka Mudziščaij adkazvae Vedz'maku Lysagorskamu*, 2014).

## 2.5. Зянон-хон

Так выглядала гісторыя бурлескна-травестыйнага жанру ў беларускай літаратуры, калі ў студзені 2007 г. у інтэрнэце была апублікаваная ананімная паэма *Зянон-Хон*. Акаўнт livejournal.com, дзе адбылася публікацыя паэмы, быў выдалены стваральнікам праз тыдзень пасля публікацыі, аднак да таго часу

паэма зайдзела „вірусны” характар: разышлася ў інтэрнэце і стала вядомай самаму шырокаму колу беларускіх інтэрнэт-карыстальнікаў, заангажаваных у сацыяльна-палітычныя падзеі таго часу.

Героем паэмы *Зянон-Хоп* выступаў тагачасны лідар партыі КХП БНФ Зянон Пазняк – беларускі культурны і палітычны дзеяч, які з 1996 г. знаходзіцца ў эміграцыі, аднак актыўна ўдзельнічае ў грамадскіх дыскусіях і ў tym ліку выказваеца з нагоды ўнутранай сітуацыі ў Беларусі.

Паводле сюжету паэмы *Зянон-Хоп*, на фоне дэпрэсіі, якая ахапіла ўсе слаі насельніцтва ў 2006 г., Зянон Пазняк вяртаецца ў Беларусь, нелегальна перайшоўшы беларускую мяжу са зброяй, ладзіць крывавую бойню на мытні, вызваляе з „зоны” свайго паплечніка Паўла Севярынца, жорстка карае беларускіх апазіцыйных палітыкаў, якія прайгралі выбары, і крытыкуючы „негвалтоўны супраціў” беларускай грамадской супольнасці, уздымае на бунт усе слаі насельніцтва, у tym ліку студэнтаў і рабочых. Пасля капітуляцыі рэжыма Зянон робіцца презідэнтам дзяржавы „Вялікае Княства Літоўскае-Беларусь” і пачынае танкавы наступ з мэтай захопу Вільні – цяперашняй сталіцы Літвы, былой сталіцы агульной беларуска-літоўской дзяржавы (*Zianon-hop*, 2007).

*Зянон-Хоп* – адметны твор з рысамі постмадэрнізму, які спалучае ў адным тэксле адсылкі адразу да некалькіх жанраў. Перш за ўсё гэта верш, створаны ў канвенцыі хіп-хопу. Форму паэмы мы вызначаем як квазі-рэп. Паводле дэфініцыі, „рэп – гэта паэзія, якая гучыць” (Bradley & DuBois, 2010, p. XXX), а *Зянон-Хоп* існуе толькі ў пісьмовым выглядзе, і з 2007 г. не адбылося ніводнай вядомай нам спробы яго агучыць.

У фармальным плане тэкст *Зянон-Хона* спалучае лагаэд і акцэнтны верш (памеры, якія часта выкарыстоўваецца ў фармаце „рэп-батл” або „фрыстайл”), мае рыфмоўку (aabbccdd...) і іншыя прыёмы вершавання, якія актыўна эксплуатуюцца „эмсі” – рэп-паэтамі, што ствараюць тэксты на розных мовах свету. Паэма мае падзел на куплеты і рэфрыны. Яе пачатак адпавядае класічнаму зачыну кампазіцыі ў канвенцыі хіп-хопу – мае месца самарэзентацыя эмсі („Волат Зміцер”), вызначэнне часу і месца дзеяння („ВКЛ Беларусь, Минск, Цэнтр Еўропы”).

Іншыя сучасныя жанры, да якіх адсылае *Зянон-Хоп*, бытуюць па-за літаратурай. Гэта, па-першае, класічны амерыканскі баявік, пародыяй на які абумоўленыя ўсе крывавыя сцэны паэмы: „гінуць” памежнікі, афіцыйныя тэлежурналісты („контуры Аверкова на асфальте мелом”), байцы АМАП і нават машиністы мінскага метрапалітэна. Умоўна можна аднесці да поп-культуры і алюзію на серию кніг пра „Гары Потэр”: вярнуўшыся ў Беларусь, Зянон склікае сваіх паплечнікаў, націскаючы на татуіроўку з гербам Пагоня – такім чынам праводзіцца паралель паміж беларускімі кансерватарамі і „паядальнікамі смерці” з кніг Джаан Роўлінг:

Он вернулся, осмотрелся, на колени встал в Гродно,  
Поцеловал родную землю, вздохнул свободно:  
”Я вярнуўся”.  
И это не пустые тёрки.  
Он вернулся, почувствовал каждый четвёртый  
Боль в татуировке на правом плече,  
Шепча: „Ён вярнуўся: „Пагоня” пячэ” (*Zianon-hop*, 2007).

*Зянон-Хоп* написаны на руской мове, але дзякуючы прыёму цэнтанізацыі ў тэкст трапіла шмат цытат па-беларуску: „*цуд некранутай прыроды*” (фраза з сацыяльнай рэкламы), „*Дзень (...) добры ў хату*” (фальклорны зачын), „*Радзіма! Свабода!*”, „*Жыве Беларусь!*” – лозунгі з мітынгаў 1990-х – 2000-х і інш. Сустрокаўца цытаты з класічнай літаратуры, перадусім – з верша Максіма Багдановіча „*Пагоня*” („*БНФ не разбіць, не спыніць, неstrymaць*”). Іншая моўная асаблівасць паэм – насычанасць рускай і англійскай абсцэннай лексікай, што з аднаго боку ёсць адсылак да паэтыкі амерыканскага рэпу, а з іншага – „*зняжальнім*” кодам: амаль заўсёды падобная лексіка інкрустраваная ў беларускія цытаты або рыфмуецца з імі.

Можна ўспрыніць гэты факт як пародыю на беларускамоўны рэп, нешматлікія прадстаўнікі якога (Аляксандар Памідораў, Кроў, Вінцэнт) у пачатку 2000-х працавалі хутчэй у эстэтыцы традыцыйной беларускай паэзіі, з яе своеасаблівым „*узнёслым стылем*”, выкарыстоўваючы рэп-рэчытатыву толькі як форму падачы тэксту. Аўтар *Зянон-Хопа* выводзіць свой твор з традыцыйной амерыканскага рэпу, пра што сведчыць адзін з рэфрэнаў, напісаны на эбоніксе – мове амерыканскіх „*чорных гета*”:

A.G.L.  
You gonna get da sack  
Zianon is here, Zianon is back!  
Gonna run and duck,  
gonna catch a slug  
Nevah fuck  
wit Zianon Pazniak! (*Zianon-hop*, 2007).

І разам з тым, нягледзячы на выкарыстанне ананімным аўтарам рускай мовы як асноўнай, а таксама прыёмаў і жанраў, харктэрных для глабалізаванай і кібернізаванай культуры XXI ст., паэму *Зянон-Хоп* мы разглядаем як частку жанравага кантынуума БТП ў беларускай літаратуры. Верагодна, наследаванне гэтай традыцыі не было ўсвядомленым аўтарскім намерам, але нельга не адзначыць несумненныя тыпалагічныя паралелі „*Зянон-Хопа*” з БТП папярэдніх эпох.

### **3. Фармальныя асаблівасці жанравага кантынуума БТП**

Мы сістэматаизавалі звесткі пра тэксты з жанравага кантынуума БТП у *Табліцы 1*, каб вылучыць асноўныя рысы БТП як знакавага жанру беларускай літаратуры.

#### **3.1. Ананімнасць**

Асноўная рыса беларускіх БТП як жанру – ананімнасць. Фактычна ўсе даследчыкі або крытыкі *Энеіды...*, *Тараса...* і *Сказу...* ды іншых падобных твораў называюць ананімнасць харктэрнай і нават унікальнай жанравай асаблівасцю беларускіх травестый (Kavalenka, 1975; Kisälëu, 1993). Як зазначае Сяргей Дубавец:

Не ведаю, ці ёсць на свеце іншая літаратура, дзе б такое месца займалі ананімныя паэмы. Зразумела, у часы тыраніі і супраціву сатырычныя або саркастычныя вершы пісаліся і пішуцца паўсюль. Але каб ананімныя творы траплялі ў хрэстаматіі, а невядомыя аўтары становіліся класікамі – такое, бадай, ёсць толькі ў нас, у Беларусі. Сам момант ананімнасці прымаеца ў нас часта як дадатковая вартасць твора (Dubavec, 1997).

Вылучаюць некалькі тыпаў ананімнасці ў залежнасці ад жанру. Так, ананімнасць беларускіх гутарак у некаторым сэнсе карэллюе з *фальклорнай ананімнасцю*, але не тоесная ёй, паколькі „аўтар свядома сцвярджае і ўвасабляе ў творы народны погляд на свет, прычым робіць гэта нават падкрэслена” (Kavalenka, 1975, s. 113). Наступнай, паводле В. Каваленкі, ступенню, „больш высокай формай усведамлення народнасці”, сталі сялянскія псеўданімы беларускіх класікаў шляхецкага паходжання: „Яська Гаспадар з-пад Вільні” – Кастусь Каліноўскі; „Мацей Бурачок” і „Сымон Рэўка з-пад Барысава – Францішак Багушэвіч; Цётка – Алайза Пашкевіч і інш. Як можна заўважыць, літаратурная маска, якую стварае аўтар Зянон-Хопа – эмсі „Волат Зміцер” – гэта гульня з беларускай літаратурнай традыцыяй „сялянскіх масак”, да чаго падштурхоўвае сам жанр рэпу, якому ў яго аўтэнтычных праявах уласцівая сацыяльная вастрыня і палітызованасць. Эмсі – гэта таксама „хлопец з народу”, рупар соцыуму, чылі вуснамі фармулюючца настроем мас. У гэтым кантэксце, паводле нашых назіранняў, важнае значэнне мае слова, абранае для псеўданіма. Калі беларускія аўтары XIX–XX стст. выкарыстоўвалі адсылкі да сялянскага побыту (Гаспадар, Лучына, Каганец), аграрнай тэматыкі (Колас, Бурачок), прыродных матывau (Чарот, Верас, Крушина, Вярба), абрааднасці (Купала, Дудар), мелі канатацыі свойскасці (Цётка, Сваяк) і г.д., то аўтар XXI ст. звяртаеца да слова з эпічнымі канатацыямі (Волат), парадзіруючы ўжо рыторыку нацыянальнага адраджэння 1990-х гг.

Адметна, што псеўданім аўтара „Сказа пра Лысую Гару” травестуе гэтую традыцыю „сялянскіх масак”, бо сканструяваны па мадэлі шляхецкіх прозвішчаў –

Таблица 1. Жанравы кантынум беларускай анатымнай бурлескна-травестыйнай паэмы ў XIX–XXI стст.

1. Habsa tropopa	2. Aýtar	3. Час і месца напісання	4. Фармальныя характеристыкі	5. Узоры пераймання	6. Стары / высоці код	7. Новы / нізкі код	8. Цыркульванне	9. Першапублікацыі
Chetka ha haderapam	анонімны / нерядомы Смаленскі пачашчык Вінцэнт Равіцкі (1786–1855)	Паміж 1812 [1820-я] –1837, у ваколінах Смаленска	Сапсанавая дэпчала (М. Хайустовіч,) (абабадзеед – abab (...) deed i піньня камбінант) → Я4	– <i>L'Enide travestita del Signor Gio. Джавані Батыста Лагі (1633), Галяня (1649–1652), Францыя → – Елісей, или Раздорожжній Вакх Васілія Майкава (1769), Раець / – Virgil's Aeneis travestiri</i> Алана Блочніёра (1780-я), Аўстрыя → – Вергіліева Энейда, выброшенная напішанку, цутчылом словам Мікалая Оспіана (1791–1796), Раець / – Еніёда Івана Катлярўскага (1798)	Паэтыка позяга класічнemu як увасабленне эстэтыкі Расійскай імперыі	Штодзённыя практикі салынства, беларускі фальклор і звязы, смаленскі дialekt беларускай мовы (дачнанта)	Усходняя Беларусь; Захад Расійскай імперыі, пераважна вусна, цыям. Усюго XIX стагоддзя.	„Маяк”, СПБ 1845, „Смоленскі вестнік” 1853 (Урывкі) „Смоленскі вестнік” 1890 дацкам, публікагар К. Равіцкі)
Tapac ha Tlapchace	анонімны / нерядомы (Канстанцій Вераніцын (1834–2009), аратом з Віцебшчыны).	1855, Гародок	Я4, катран аваць, твор разработы на 15 частак.	– Еніёда Івана Катлярўскага (1798) – Эніёда наўыварот – Расійская літературная палеміка „Северная гчела” vs В. Беліцкі	Кола практикі салынства, пісьменнікав як увасабленне іграчоў імперыі (М. Греч, Ф. Булгарын)	Штодзённыя практикі салынства, беларускі фальклор і звязы, віцебскі дialekt беларускай мовы; пратрасціўная літаратурная крытіка Расійскай імперыі (В. Беліцкі) (дачнанта)	Усходняя Беларусь; Захад Расійскай імперыі, вусна і ў рукапісах у другай палове XIX стагоддзя.	1889 у Віцебску

ананім / Францішак Вядъмак- Льсагорскі 3 2003 г. – Ніл Гірвеіч (1935– 2016), матчыма, у саутарстве з Міголам Аўрамчыкам (1920–2017).	1971–1975; 1980–другая рэактнія	Я4, катран аваб. Пазма мае на раздзелу <i>(Дзялбаба, Праблема, Бударніцтва, Так і зажылі, Замест эпілога)</i>	Сашыўны рэалізм як адыльная канвенцыя беларускай літаратуры ў 1945–1991; Канцэпцыя “новай эліты” (дамінанта)	– <i>Тарас на Парнасе</i> – Сатырычныя жарты саветскай літаратуры	Штолзэнтыйны практык беларускіх пісменнікаў, якія апрымалі дачы ў пасёлку тэ я Лысай Гары	Мінск → уся Беларусь → Беларускі суполкі Масквы, Ленінграда/ Украіны, у машынапісах („самындуў”,	1988 у серыі “Бібліотэка” “Большыка” (Выдавецтва ЦК КПБ, Мінск)
ананімны / Вядъмак Льсагорскі / 1990-х)	1994 (печатак беларускай „лукіны” 1990-х)	Я4, катран аваб.	– <i>Сказ пра Ільсуго Гару</i> – <i>Люка Мудзічэв (ананімна „срамная” пэзма ХІХст, якую прыпісвал Івану Баркову)</i>	– Нацыянальнае адраджэнне 1980-х–1990-х, – Беларуская мова (дамінанта)	– Шаржыраваны вобраз беларускага наўпінкы – Трасянка	Уся Беларусь і бела- рускі цэнтральны асародкі свецу, прац газеты „Свабода”, у ксеракопіях, пазней – гібальна, у інтернэце	27.12.1994, газета „Свабода”.
ананімны / “Лукіны” – <i>Лукіны</i> / 2007	Студзень 2007	квазі-рэп (лагад, акценты на перші)	– Амерыканская хіл-хоп пазія – Галівудскі фільмы катэгорыі В – Беларускія культурныя кліпы – Кінг і фільмы пра Гары Погора – Падзеі ў Мінску сакавіка 2006 года	– Нацыянальнае адраджэнне 1980-х–1990-х, ідзялгаччына партыі КХП– БНФ	– Шаржыраваны вобраз беларускага наўпінкы – Глабальна мас- культурна – Рускія мова – Эбонікі – мова чорнасурых жыхароў ЗША – Беларуская мова	Глабальна, у інтернэце	Інтэрн- губікагар pod_kokson. livejournal.com („Тихановіч под коксом”), студзень 2007

Францішак Вядъмак-Лысагорскі. У выніку народнага бытавання паэмы псеўданім спрасціўся: аўтара сталі называць па „сялянскай мадэлі” – „Вядъмак Лысагорскі”, што засмуціла Н. Гілевіча, які псеўданім прыдумаў (Gilevič, 2007, s. 290).

Кажучы пра ананімныя творы, даследчыкі адрозніваюць *канвенцыйную* (*прынцыповую*) і *неканвенцыйную* (*выпадковую*) *ананімнасць* (Кісялёў, 1993). Важна зразумець, свядома аўтар хаваў сваё прозвішча, або яно страцілася выпадкова. Г. Кісялёў сцвярджае, што стваральнікі *Энеіды навыварат* і *Тараса на Парнасе* не хавалі свайго аўтарства ад сяброў і знаёмых, а імёны згубіліся толькі праз папулярнасць паэм і іх шматразовае перапісанне. Аднак, на нашу думку, ужо вывучэнне біяграфіі К. Вераніцына абвяргае гэтую тэзу. Літаратар напісаў паэму ў 1855 г., а памёр у 1904 г. Ён не мог не ведаць пра папулярнасць уласнага твора, пра яго шматлікія публікацыі, але не заявіў пра аўтарскія права. Боязь палітычнага пераследу за выданне кніг на беларускай мове магла быць адной з прычын маўчання аўтара, але, напрыклад, боязь цэнзуры не спыніла І. Катлярэўскага, які аднавіў аўтарскія права на паэму пасля яе несанкцыянаванага выдання ў 1798 г.

З гэтага робім выснову, што ананімнасць беларускіх БТП – гэта *канвенцыйная*, *прынцыповая* *ананімнасць*. Тут варт казаць пра „аўтарскую сціпасць”, якая не абавязкова азначае сціпасць аўтара як асобы і мае шмат агульнага з ананімнасцю аўтарскіх гутарак, калі пісьменнік свядома выступае „асобай масавай, такой, як усе”. Часткова прычынай такой „сціпасці” мог быць страх палітычнага пераследу (Н. Гілевіч заявіў пра аўтарства праз 12 год пасля развалу СССР, калі палічыў гэта дастаткова бяспечным, а магчымым, падводзячы вынікі жыцця). Яшчэ адна прычына ананімнасці – сітуацыя каланіялізму. У XIX ст. творчасць на беларускай мове не ўспрымалася сур’ёзна самім аўтарамі ананімных травестый, якія лічылі ўзорам расійскую культуру. Не апошнюю ролю ўва ўсе часы граў *містыфікацыйны аспект*: ананімнасць – гульня з чытачом, адзін са сродкаў прыцягнуць увагу да твора, стварыць інтрыгу.

### *3.2. Віруснасць і варыятыўнасць*

Вірусныя характар цыркуляцыі – наступная яскравая рыса БТП. Аўтар *Зянон-Хона* стварыў свой твор у эпоху інтэрнэту, калі ананімнасць ёсць адной з галоўных рыс камунікацыі. Тым не менш, у сваім жаданні застацца невядомымён не адрозніваеца ад сваіх літаратурных папярэднікаў. Ананімнае існаванне *Зянон-Хона* лёгка трасіруеца з дапамогай запытаў у пошукавіках. Па законах медыялізацыі *Зянон-Хон* атрымаў „вірусны” распаўсюд (цягам аднаго месяца ў 2007 г.). Для параўнання, копіі *Сказа пра Лысую Гару*, напісанага ў Мінску, калі году дабіраліся да рэгіёнаў Беларусі. Адпаведна, разам з хутка задаволенай цікаўнасцю, хутчэй згасла ўвага да *Зянон-Хона*. Рэтранслітары ананімнай інтэрнэт-паэмы выкарыстоўваюць функцыю „copy-paste”, што

выключоче памылкі прачытання, якія ў дакамп'ютарную эпоху часта скажалі тэксты ананімных твораў да непазнавальнасці<sup>2</sup>. І тым не менш, у інтэрнэце існуе некалькі версій *Зянон-Хона*, у тым ліку яго беларускі пераклад. Адсутнасць аўтарскага дыктату надае чытачу смеласць мяняць тэкст адпаведна сваім густам. Так, у газеце „Свабода” пры перадруку тэксту ў лютым 2007 г., абсцэнную лексіку замянілі купюрамі: „Адзінае ўмяшанне, на якое з вядомых прычынаў вымушаная была пайсці рэдакцыя, – гэта замена некаторых літар на шматкроп’е” (*Zianon-hop*, 2007, s. 5).

Такім чынам, варыятыўнасць як прамое наступства ананімнасці – трывалая рыса амаль усіх разгляданых намі БТП.

### *3.3 Гратэскавасць і палітычнасць*

Уключэнне твора ў жанравы кантынуум БТП дазваляе казаць пра гратэск як вядучы пафас *Зянон-Хона*.

Трэба разумець, што аўтары ўсіх травеставаных *Энеід*, скажаючы класічны тэкст Вергілія, бачылі ў ім увасабленне старога, але кожны пад гэтым „старым” меў розныя – даволі канкрэтныя рэчы. Прыўносячы ў свае творы новы – кантрасны, „нізкі” матэрыял, аўтары гэткім чынам фармулявалі свайго роду сацыяльную замову на новых актараў гісторыі. Як паэмы аўstryяка Блюмауэра і ўкраінца Катлярэўскага былі своеасаблівым прадказаннем „Вясны народадаў” сярэдзіны XIX ст. у Сярэдняй Еўропе, так *Сказ пра Лысую Гару* рэагаваў на сацыяльна-культурную атмасферу часоў СССР Леаніда Брэжнева. Як назначае Таццяна Астроўская:

Гратэскава намаляваная [...] пагоня за лецішчамі, якая ахапіла асяроддзе творчай інтэлігенцыі, была больш чым толькі прымальнай крытыкай асобных яе заганаў [...]. Разладдзе і крызіс (няхай і перабольшаны аўтарам) у творчым саюзе, справакаваныя ўварваннем быту ў сферу культуры, прымушаюць задаваць пытанні аб устойлівасці механізмаў яе функцыяновання (*Astroŭskaâ*, 2022, s.169).

Травеставаны вобраз пакліканы вывесці на сцэну новага героя ў старой вопратцы. Беларускі шляхціц Эней мусіць стаць новым, справядлівым царом. Пры ўсёй эпатажнасці *Зянон-Хона*, у ім нельга не пабачыць пэўную сацыяльную замову маладзейшага пакалення беларусаў на „тэму моцнай рукі”, як абазначыла гэта Ганна Кісліцына (*Što vy dumaesie pra ananitniciu paeuti Zianon-Chop*, 2007).

Такім чынам, гратэскавасць БТП арганічна спалучаная з іх палітычнасцю.

<sup>2</sup> Сяржук Сыс згадвае, як чытаў *Сказ пра Лысую Гару*, перадрукаваны асобай, якая яўна не ведала беларускай мовы (інф. аўт.).

### 3.4. Амбівалентнасць і метаіранічнасць

Амбівалентнасць – важная і абавязковая рыса беларускага варыянту БТП. Для прыкладу, аў'ект травестацыі ў *Зянон-Хоне* – палітык Зянон Пазняк – гэта, паводле выразу Міхaila Бахціна, „два целы ў адным” (Bahtin, 2010, с. 36). З аднаго боку, гэта міфалагізаваны ўжо вобраз палітычнага дзеяча (да 2007 г. Пазняк ужо 10 гадоў знаходзіўся ў эміграцыі, і маладзейшае пакаленне жыхароў Беларусі не бачыла яго ўжывую). З другога боку, гэта пастыжаваны вобраз супергероя з маскультуры: ён адзіны можа ўратаваць свет, які ў кантэксце паэмы лакалізуецца да Беларусі. Нездарма першыя ахвяры супергероя Зянона, калі ён прыбывае ў Мінск – іншыя дзеячы беларускай апазіцыі, для кожнага з якіх у аўтара знаходзіцца слоўная абрааза (што карэлюе з рытaryчным прыёмам рэпу, вядомым як „дыс” – ад англ. *disgrace* – знявага). Адсутнасць моцнага, харызматычнага апазіцыйнага лідара ў Беларусі – адна з самых дыскутаваных проблем пачатку XXI ст. у Беларусі, і, верагодна, народная папулярнасць гратэскавага Зянона-супермэна мела на мэце паказаць беларускім палітыкам часу стварэння паэмы, што праблема гэтая як ніколі надзённая.

Два полюсы паэмы, змяшаныя ў вобразе Зянона, таксама адсылаюць да маштабнай светапогляднай дыскусіі, якая адбываецца ў свеце, і Беларусь тут – не выключэнне. У *Зянон-Хоне* ў гратэскавым ключы супрацьпастаўляецца кансерватыўная і ліберальная рыторыка: кансерватыўнаму коду адпавядае беларуская мова, палітычныя лозунгі апазіцыі 1990-х – 2000-х, цытаты з класічнай літаратуры. У дыхатаміі жанравага кантынууму БТП гэта адпавядае „старому”, „высокаму”. Ліберальны код – гэта выкарыстанне рускай мовы, мата, грубай лексікі, вобразаў мас-культуры: „новае”, „нізкае”. У масавым функцыяняванні травестыйных паэм „стары” код з часам маргіналізуецца (гл. слупкі 6 і 7 Табліцы 1), дамінантным рабіцца „новы” код, і травестыя ў выніку пераставала ўспрымацца як травестыя<sup>3</sup>. Метаіронія такім чынам – поруч з гратэскам – абавязковы пафас жанравага кантынуума БТП.

## Заключэнне

Такім чынам, жанр БТП у беларускай літаратуре існуе ўжо два стагоддзі, а тэксты ў гэтым жанры ўтвараюць своеасаблівы жанравы кантынуум. Адметна, што, нягледзячы на бытаванне таго ці іншага тэксту ў светапогляднай сістэме свайго часу, яны заставаліся інертнымі да літаратурных уплываў, будучы з аднаго боку – прадуктам сацыякультурнай сітуацыі, а з іншага інварыянтам

<sup>3</sup> Калі браць да ўвагі гіпотэзу М. Хаўстовіча, адзін з доказаў гэтаму – „сапсанаваны” тэкст *Энейды навыварат*, дзе падчас перапісання, дэградавала адычная страфа.

агульнага жанру. Паэма *Зянон-Хон* – невідавочны твор у жанры БТП – эксплуатуе характэрную беларускай літаратуры 2000-х постмадэрнісцкую паэтыку і эстэтыку, але па сутнасці належыць да таго ж жанравага кантынууму. Як і ў XIX ст., у XXI ст. гратэск застаецца дзейным рытaryчным прыёмам утылізацыі старога мыслення і зацвярджэння новага, хіба што ў наш час, калі посмадэрн як светапогляд імкліва замяніеца метамадэрнам, гратэскавасць БТП выступае поруч з метаіроніяй, калі іранічны пафас невідавочны і твор можа быць прачытаны як сур'ёзны, патэтычны. У сілу сваёй амбівалентнай будовы, беларускія БТП ад самага пачатку існавання гэтага жанру ў беларускай літаратуры XIX–XXI ст. адыхрывалі важную ролю ў яе развіцці, служачы каталізаторам змены культурнай парадыгмы, канстатуючы важныя змены ў карціне свету інтэлектуальных элітаў Беларусі, адпрэчваючы герояў мінулага і / або вітаючы новых герояў.

Прааналізаваўшы БТП беларускай літаратуры XX ст. па стандартызаванай схеме, можна вылучыць такія рысы іх паэтыкі як ананімнасць, віруснасць, варыятыўнасць, гратэскавасць, палітычнасць, амбівалентнасць і метаіранічнасць. Узятыя разам, гэтыя рысы аддаляюць жанравы кантынуум БТП ад сатыры, набліжаючы яго да гратэску, пародыі, незласлівага карнавальнага смеху, што, на нашу думку, з'яўляеца важным удакладненнем для разумення прыроды разгледжаных намі твораў – і ў прыватнасці хрэстаматыйных бурлескаў *Энеіда навыварат* і *Тарас на Парнасе*, з якіх фактычна пачалася новая беларуская літаратура.

## REFERENCES / BIBLIOGRAFIA

- Aleksandrovič, Scâpan, i in. (red.). (1971). *Belaruskaâ litaratura XIX stagoddzâ: Hrëstamatyâ*. Minsk: Vyšëjsaâ škola. [Александровіч, Сцяпан, і інш. (рэд.). (1971). *Беларуская літаратура XIX стагоддзя: Хрэстаматыя*. Мінск: Вышэйшая школа].
- Anderson, Benedict. (2006). *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. London–New York: Verso.
- Astroŭskaâ, Taccâna. (2022) *Kul'tura i supracij. Intèligençyâ, inšadumstva i samvydat u saveckaj Belarusi (1968–1988)*. Belastok: Èkaprës. [Астроўская, Таццяна. (2022) *Культура і супракультуры. Інтэлігенцыя, іншадумства і самвыдат у савецкай Беларусі (1968–1988)*. Беласток: Экапрэс].
- Bahtin, Mihail. (2010). *Sobranie sočinenij*, t. 4(2). Moskva: Russkie slovari. Åzyki slavânskoj kul'tury. [Бахтин, Михаил. (2010). *Собрание сочинений*, т. 4(2). Москва: Русские словари. Языки славянской культуры].
- Barkov, Ivan. (1969). *Luka Mudîšev*. London: Flegon press. [Барков, Иван. (1969). *Лука Мудищев*. Лондон: Флегон прэсс].
- Bradley, Adam; DuBois, Andrew. (2010). *The Anthology of Rap*. New Haven: Yale UP.
- Čamu Lukašenka baicca svabodnaj prësy. (1995). *Svaboda: Belaruskaâ gazeta*, 2/101, s. 1. [Чаму Лукашэнка баіцца свабоднай прэсы. (1995). *Свабода: Беларуская газета* 2/101, с. 1].

- Dubavec, Sârgej. (1997). *Ananimnyâ paèmu kanca stagodz'dzâ*. [Дубавец, Сяргей. (1997). *Ананімныя паэмы канца стагодзьдзя*]. Pobrano z: <https://www.svaboda.org/a/24866843.html> (dostęp: 03.05.2024).
- Gilevič, Nil. (2003). *Skaz pra Lysuū Garu*. Minsk: Belfrans. [Гілевіч, Ніл. (2003). *Сказ пра Лысую Гару*. Мінск: Белфранс].
- Gilevič, Nil. (2007). *Zbor tvoraï u 23-h tamah*, t. 5: *Litaraturnyâ mistyfikacyi*. Vil'nâ: Naša Budučnâ. [Гілевіч, Ніл. (2007). *Збор твораў у 23-х тамах*, т. 5: *Літаратурныя містыфікацыі*. Вільня: Наша Будучыня].
- Haŭstovič, Mikalaj. (2004). „Èneida navyvarat”: sproba rèkanstrukcyi. W: Mikalaj Haŭstovič (rèd.). *Pracy kafedry gistoryi belaruskae litaratury Beldzáržuniversitèta: Navukovy vyz zbornik*, t. 5. Minsk: Prava i èkanomika. [Хаўстовіч, Мікалай. (2004). „Энеіда навыварат”: спроба рэканструкцыі. У: М. Хаўстовіч (рэд.). *Працы кафедры гісторыі беларускай літаратуры Белдзяржуніверсітета: Навуковы зборнік*, т. 5. Мінск: Права і ёканоміка].
- Kavalenka, Viktar. (1975). *Vytoki. Uplyvy. Paskoranasc'*. Razviccë belaruskij litaratury XIX–XX stagoddzâi. Minsk: Navuka i tēhnika. [Каваленка, Віктар. (1975). *Вытокі. Упływy. Паскоранасьць. Развіццё беларускай літаратуры XIX–XX стагоддзяў*. Мінск: Навука і тэхніка].
- Kisälëu, Genadz'. (1993). *Ad Čačota da Baguševiča: Prablemy krynicazañstva i atrybucyi belaruskaj litaratury XIX st.* Minsk: Narodnaâ asveta. [Кісялëў, Генадзь. (1993). *Ад Чачота да Багушэвіча: Праблемы крыніцаўства і атрыбуцыі беларускай літаратуры XIX ст.* Мінск: Народная асвета].
- Luka Mudziščai adkazvae Vedz'maku Lysagorskamu. (2014). [Лука Мудзішчай адказвае Ведзьмаку Лысагорскаму]. Pobrano z: [https://knihy.com/Francisak\\_Viadzmak-Lysahorski/Luka\\_Mudziscau\\_-\\_Prezydent.html](https://knihy.com/Francisak_Viadzmak-Lysahorski/Luka_Mudziscau_-_Prezydent.html) (dostęp: 27.09.2023).
- Pavličko, Solomiā. (2002). *Teoriâ literaturi*. Kiiv: Osnovi. [Павличко, Соломія. (2002). *Теорія літератури*. Київ: Основи].
- Ragojša, Vâcaslaŭ. (2009). *Litaraturaznajûčy sloûnik: Términy i panâcci*. Minsk: Narodnaâ asveta, 2009. [Рагойша, Вячаслаў. (2009). *Літаратуразнаўчы слоўнік: Тэрміны і паняцці*. Мінск: Народная асвета, 2009].
- Ragojša, Vâcaslaŭ. (2004). *Paètyčny sloûnik*. Minsk: Belaruskaâ navuka. [Рагойша, Вячаслаў. (2004). *Паэтычны слоўнік*. Мінск: Беларуская навука].
- Sokolova, Valentina. (2011). Eše raz ob istokah poèmy „Taras na Parnase”. W: Ivan Čarota (rèd.). *Matéryaly X Mižnarodnaj navukovaj kanferèncyi „Slavánskiâ litaratury ÿ kanteksce susvetnaj”* (Minsk, 6–8 kastryčnika 2011 g.). Minsk: Vydalevcki céntr BDU. [Соколова, Валентина. (2011). Еще раз об истоках поэмы „Тарас на Парнасе”. У: Иван Чарота (рэд.). *Матэрыялы X Міжнароднай навуковай канферэнцыі „Славянская літаратуры ў канцэске сусветнай”* (Мінск, 6–8 кастрычніка 2011 г.). Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ].
- Što vy dumajecie pra ananimnuju raeimu Zianon-Chop (2007). *Svaboda: Bielaruskaja hazine, 5/54*, s. 2. [Што вы думаецце пра ананімную паэму Зянон-Хоп (2007). *Свабода: Беларуская газета*, 5/54, с. 2].
- Ugolovnyj kodeks Respublikî Belarus'. (1999). [Уголовный кодекс Республики Беларусь]. Pobrano z: [https://zakony-by.com/ugolovnyj\\_kodeks\\_rb.htm](https://zakony-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb.htm) (dostęp: 03.05.2024).
- Vâdz'mak Lysagorski. (1994). Luka Mudziščai – prèzidènt. *Svaboda: Belaruskaâ gazeta*, 49. [Вядзьмак Лысагорски. (1994). Лука Мудзішчай – презідэнт. *Свабода: Беларуская газета*, 49].

- Vâdz'mak Lysagorski. (1988). *Skaz pra Lysuî Garu: Paèma*. Minsk: vydavectva СК КРВ.  
 [Вядзьмак Лысагорскі. (1988). *Сказ пра Лысую Гару: Паэма*. Мінск: выдавецтва ЦК КПБ].
- Zianon-hop. (2007). *Svaboda: Belaruskaâ gazeta*, 5/54, s. 5–7. [Зянон-Хоп. (2007). *Свабода: Беларуская газета*, 5/54, с. 5–7].

SUBMITTED: 2024.05.18

ACCEPTED: 2024.10.28

PUBLISHED ONLINE: 2025.01.08

### ABOUT THE AUTHOR / O AUTORZE

**Maryia Martyshevich / Марыя Мартысевіч** – Białoruś, Mińsk, Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Centrum Badań Kultury, Języka i Literatury Białoruskiej; doktorantka, mgr.; *specjalność*: teoria literatury, zainteresowania naukowe: synkretyczne gatunki poetyckie.

Adres: вул. Чарнышэўская 14-60, Мінск, 220013, Беларусь

#### *Wybrane publikacje:*

- Мартысевіч М. (2008). „Антычны код” сучаснага беларускага верша. *Роднае слова*, 5, с. 7–10.
- Мартысевіч М. (2007) „Тут, на памежжы”: музычны праект „Narodny albom” як літаратурны феномен. У: Светлана Гончарова-Грабовская (ред.). *Русская и белорусская литературы на рубеже XX–XXI вв.: сборник научных статей*: в 2 ч., ч. 2 (с. 82–87). Минск: РИВШ.
- Мартысевіч, М. (2007). Сучасная беларуская паэзія ў святле тэхнічнага прагрэсу: асаблівасці паэтыкі. У: Васіль Рагаўцоў (ред.). *Кульшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 26–27 красавіка 2007 г.* (с. 47–49). Магілёў: МДУ імя А.А. Кульшова.
- Мартысевіч М. (2006). Фармальныя мадыфікацыі ў сучаснай беларускай сістэме вершавання. *Веснік БДУ, Серыя 4*, 3, с. 15–19.
- Мартысевіч М. (2006). Паміж літаратурай і фальклорам: маргінальны статус жанра лімерыка. У: Таццяна Марозава, Вольга Прымека (ред.). *Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі*: зб. арт., Вып. 3 (с. 68–74). Мінск: Бестпринт.